

УДК 821.161.3(075)

У. І. Куліковіч (Беларусь, г. Мінск)

ТЫПАЛАГЧНЫЯ АДМЕТНАСЦІ ВУЧЭБНЫХ ВЫДАННЯЎ ЯКУБА КОЛАСА

Анататыя. Артыкул прысвечаны даследаванню тыпалалагічных хараактарыстыку двух знакавых вучбных выданняў Я. Коласа «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» і «Методыка роднае мовы» з пункту гледжання іх рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі. Разглядаюцца тры асноўныя тыпалалагічныя прыкметы: мэтавае прызначэнне і хараактар інфармацыі; чытацкая аўдыторыя; аб'ём і структура выданняў. Аўтар прыходзіць да высновы, што вучбныя кнігі К. Міцкевіча — гэта першая спраба тагачаснай рэдакцыйна-выдавецкай сістэмы стварыць вучбна-метадычны комплекс для настаўнікаў пачатковых класаў па дысцыпліне «Беларуская мова».

Ключавыя слова: вучэбная літаратура, рэдагаванне, тыпалалагічныя прыкметы, чытакі адрес, мэтавае прызначэнне, хараактар інфармацыі, структура выдання.

Стварэнне вучэбнай літаратуры адносіцца да асобай галіны рэдакцыйна-выдавецкай дзейнасці, паколькі пры канструяванні такіх выданняў аўтары і рэдактары абавязкова павінны ўлічваць інфармацыйныя, дыдактычныя, педагогічныя пачаткі, якія ілюструюць спецыфіку вучэбнага пракцэсу — яго задачы, мэту, «асноўныя напрамкі авалодвання прадметам, асаблівасці ўплыву на асобу навучэнца» [2, с. 115].

З імем Якуба Коласа звязаны не толькі пачаткі нацыянальнай прозы, метадычнай навукі, але і стварэнне актуальных выдавецкіх задумак для беларускай школы і настаўніцтва. Пацвярджэннем таму кнігі «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» [5] і «Методыка роднае мовы» [7], якія па праву можна аднесці да паспяховых інавацыйных для свайго часу выдавецкіх праектаў вучэбнага кнігавыдання Беларусі. Гэта быў вынік працы з вучнямі і настаўнікамі. Ідэя першай кнігі ўзнікла, калі Я. Колас працаваў настаўнікам пад Стоўбцамі ў паўлегальнаі вясковай школе, другой — калі выкладаў методыку беларускай мовы ў палітэхнікуме і ва ўніверсітэце, на курсах павышэння кваліфікацыі настаўнікаў, уважліва сачыў за развіццё педагогічнай думкі ў нашай краіне, за метадычнай літаратурай па пытаннях выкладання моў.

Інавацыйнасць «Другога чытання ...» у тым, што яно стала першым вопытам сумеснага праектавання вучэбнай кнігі дзвюх выдавецкіх арганізацый у пачатку XX ст.: пецярбургскай суполкі «Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ» і віленскага кнігавыдавецкага таварыства «Наша хата». Своеасаблівым паказчыкам гэтага факта служаць розныя даты на вокладцы («ПЕЦЯРБУРХ. 1910») і на тытульным лісце («ПЕЦЯРБУРХ. 1909»). «Аб’яднанне дзеля друкавання адной кнігі, — пісаў М. Нікала-

еў, – дапамагло сканцэнтраваць сродкі і выйсці на максімальны для беларускай кнігі тыраж (6000 асобнікаў). Некаторыя перапетыі ў выданні чытанкі былі абумоўлены і арганізацыйнымі спрэвамі. 1 студзеня 1909 г. скончылася першая выдавецкая ўмова. З прычыны канфіскацыі зборнікаў Багушэвіча “Дудка беларуская” і “Смык беларускі” суполка ў гэты час не магла падрыхтаваць вынікі працы, было невядома, ці ўкладаўся расход у даход. Усё ж 30 красавіка 1909 г адбылася пераарганізацыя таварыства, пачатая праца развівецца больш інтэнсіўна. “Другое чытанне...” Якуба Коласа выходзіла ўжо пасля рэарганізацыі выдавецтва...» [8, с. 242–243]. На думку педагогаў, выданне мела вялікае значэнне як вучэбная кніга. Яна, па-першае, прадвызначыла развіццё і ўмацаванне ў беларускай дзіцячай літаратуры прынцыпаў гуманізму, народнасці. Па-другое, «вопыт Коласа мастака, педагога, які так ярка выявіўся ў гэтай кнізе, і зараз павучальны для тых, хто імкнецца сваімі творамі дзейнасна ўпłyваць на фарміраванне ў юных чытачоў пачуцця прыгажосці, высокіх духоўных і маральных якасцей» [10, с. 43].

«Методыка роднае мовы» была выдадзена ў 1926 г. Дзяржаўным выдавецтвам Беларусі пасля стварэння ў 1923 г. таварыства «Далой няграматнасць!» і прыняцця ў 1926 г. СНК БССР пастановы «Аб увядзенні абавязковай адукацыі» (пачатковай у вёсках і сямігадовай у гарадах) для дзяцей ад 8 да 15 гадоў. Кніга стала першым метадычным выданнем, падрыхтаваным для тых, хто будзе навучаць роднай мове насељніцтва Беларусі, каля 50 % якога ва ўзросце ад 9 да 49 гадоў было непісьменным, «своеасаблівай энцыклапедыйай педагогічных ведаў для настаўнікаў Беларусі» [10, с. 44], сярод якіх каля 25 % не мелі сярэдняй адукацыі. У ёй знайшоў адлюстраванне не толькі асабісты педагогічны вопыт Я. Коласа як настаўніка, але і дасягненні сусветнай метадычнай навукі таго часу [12].

Таму даследаванне тапалагічных прыкмет вучэбных кніг настаўніка-практыка, навукоўца-пісьменніка Канстанціна Міхайлавіча Міцкевіча (Я. Коласа) сёння вельмі важна і неабходна як для пазнання працэсаў і асаблівасцей развіцця выдавецкай спрэвы ў Беларусі пачатку XX ст., так і для выкарыстання каштоўнага досведу адносна канструйвання вучэбных выданняў на сучасным этапе.

Задача артыкула – стварыць агульную тыпалагічную характарыстыку двух знаковых вучэбных выданняў Я. Коласа «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» і «Методыка роднае мовы» з пункту гледжання іх рэдагавання.

Стварэнне агульной тыпалагічной характарыстыкі вучэбных кніг Я. Коласа прадугледжвала асэнсаванне трох асноўных тыпалагічных

прыкмет: 1) мэтавае прызначэнне і харктар інфармацыі; 2) чытацкая аўдыторыя; 3) аб'ём і структура выдання.

Паводле мэтавага прызначэння «Другое чытанне ...» – гэта кніга-чытанка, прызначаная ўслед за першымі выданнямі («Беларускі лемантар, або першая навука чытання» К. Каганца [6], «Першае чытанне для дзетак беларусаў» Цёткі) садзейнічаець «першапачатковаму выкладанню беларускай мовы ў народных школах» [10, с. 40]. Тут уключаны разнастайныя закончаныя творы і фрагменты з іх, якія вучаць дабрыні, чуласці, спагадзе і дазваляюць фарміраваць навыкі працы з тэкстамі. Адносіць кнігу да хрэстаматы, як гэта робіцца ў асобных публікацыях, на наш погляд, німа падстаў, хаця, на думку навукоўцаў, яна тэматычна і стылёва складзена больш удала, чым чытанка Цёткі, «больш адпавядае патрабаванням дзіцячага ўзросту, больш рознабакова адлюстроўвае жыццё, вызначаеца паслядоўнасцю пабудовы, адзінствам стылю, маляўнічасцю мовы» [4, с. 56]. Тым не менш у ёй знаходзяцца толькі тэксты, якія знаёміць чытача з узорамі пісьмовай беларускай мовы, і адсутнічаюць харктэрныя для хрэстаматы тэарэтычныя абагульненні аўтара адносна дзіцячай літаратуры і чытання, метадычныя парады, якія спрыялі б тлумачэнню тэкстаў і звязвалі іх з пытаннямі вучэбнай дысцыпліны.

У сучаснай тэорыі рэдагавання тэкстаў існуе меркаванне, што, акрамя агульнага мэтавага прызначэння, варта выдзяляць розныя яго ўзроўні, непасрэдна звязаныя з прадметам адлюстрравання. Сучасныя даследчыкі кнігу Я. Коласа назвалі адбіткам «сацыяльна-культурнага ўніверсума, кожны кампанент якога заключае ў сабе адзінкі нацыянальнай самабытнасці, закадзіраваныя ў слове» [2, с. 231], і спрыяле духоўнаму адрадженню і выхаванню нацыянальна-арыентаванай асобы [3, с. 15]. У сувязі з такою «дэфініцыяй» можна акрэсліць пяць асноўных узроўніяў мэтавага прызначэння чытанкі, уласцівых у большай ці меншай ступені многім беларускім выданням пачатку ХХ ст.: педагогічны, лінгвадыдактычны, мовазнаўчы, літаратуразнаўчы і выдавецкі. Педагагічны і лінгвадыдактычны аспекты прадугледжваюць пашырэнне жыццёвага кругагляду дзяцей, спрыяюць навучанню іх роднай мове, скіраваны на выхаванне высокіх грамадзянскіх, этычных і эстэтычных ідэалаў [11, с. 8]. Як сказана ў прадмове, напісанай Л. Сеўруком, кніга прызначана, каб «адвесці душу»: «Кепска было б табе саўсім, каб ты не меў кале сябе ў скрынцы ксёнжачкі, у каторай на тваёй роднай мове апісана ўсё, што ты бачыў і чуў на сваёй роднай старонцы» [5, с. 3]. Літаратуразнаўчы ўзровень мэтавага прызначэння кнігі – спрыяць стварэнню беларускай дзіцячай літаратуры, удасканаленню сістэмы жанраў. Мовазнаўчы і выдавецкі аспекты – даць

магчымасць чытачам і будучым аўтарам беларускіх кніг убачыць, «што значыць родная мова, напісаная на паперы, надрукованая у ксёнжцы» [5, с. 4], іншымі словамі, дапамагаць нармалізацыі графіка-арфаграфічнага афармлення беларускіх тэкстаў, удасканаленню выдавецкай практыкі, бо на той час «беларускія кнігі выдаваліся рускімі літарамі і лацінкай, па-ранейшаму дыялектныя рысы вельмі моцна адчуваліся ў правапісе і граматычных нормах» [1, с. 130].

«Методыку ...» як сродак навучання і крыніцу вучэбнай інфармацыі сам аўтар абсолютна слушна аднёс да падручнікаў па методыцы роднае мовы [Методыка, с. 3] – асноўнага і вядучага віду вучэбнай літаратуры. І па сваіх мэтавых параметрах кніга адпавядае гэтаму віду. Яна прызначана для атрымання асноўных, фундаментальных ведаў па дысцыпліне методыка беларускай мовы, якую цягам 20-х гг. XX ст. К. Міцкевіч выкладаў у палітэхнікуме і ва ўніверсітэце. У ёй адлюстраваўся асабісты вопыт Коласа-выкладчыка, расійскі досвед прымянення метадычных прынцыпаў падчас навучання законам мовы. У кнізе яскрава прасочваецца жаданне пісьменніка: а) пазнаёміць педагогаў з правіламі навучання, якія ўсталяваліся ў тагачаснай педагогічнай навуцы; б) навучыць настаўнікаў прымняць на практыцы галоўныя дыдактычныя прынцыпы навучання пры выкладанні беларускай мовы; в) стварыць навуковы падмурок маладой дысцыпліны і спрыяць яе далейшаму развіццю ў Беларусі з улікам спецыфікі функцыяновання мовы ў грамадстве, матэрыяльнага забеспячэння школ у перыяд беларусізацыі; г) абургрунтаваць месца роднай мовы сярод іншых прадметаў у пачатковай школе; д) падзяліцца з настаўнікамі асабістымі напрацоўкамі (парадамі, рэкамендацыямі) па методыцы навучання беларускай мове і чытанні ў пачатковых класах, апрабаваных ім падчас працы ў школе.

Чытацкі адрас «Другога чытання ...», мяркуючы па змесце, не толькі вучні другога класа, дзевяці-дзесяцігадовыя школьнікі, як прынята лічыць у навукова-метадычных працах [9, с. 13; 4, с. 56], але і ўсе больш менш пісьменныя жыхары тагачаснай Беларусі, не абмежаваныя ўзроставымі катэгорыямі, тэрыторый пражывання (горад, вёска), сацыяльным статусам (творчая інтэлігенцыя, навучэнцы, сяляне). Выкарыстоўваючы сучасную тэрміналогію, можна з упэйненасцю сцвярджаць, што выданне ва ўмовах, калі дэфіцыт беларускіх кніг быў неберагодна вялікім, прызначалася «масаваму чытачу», г. зн. навучэнцам, сярод якіх маглі быць дзеци, дарослае насельніцтва, і тым, хто вучыў (настаўнікам, выкладчыкам вышэйшых навучальных установ). Матэрыял кожнай тэмы быў разнастайны не толькі па змесце, але і па форме:

«тут і апісанні прыроды, у якіх звычайна няма дзеяння («Летні поўдзень», «Мяцеліца»), і апавяданні аб саміх дзесях («Школа», «Зімовы вечар»), і алегарычныя апавяданні («Дуб і чароціна»), і вершы, байкі, казкі, і задачкі, якія маюць на ўвазе развіццё самастойнага мыслення дзяцей («Задачка») [4, с. 57].

Чытацкі адрас «Методыкі ...» больш вузкі і канкрэтны. Гэта, паводле аўтарскай канцэпцыі, «настаяўнікі пачатковых школ і педагогічных тэхнікумаў» [7, с. 3], г. зн. асобы, якія з'яўляюцца студэнтамі філалагічных спецыяльнасцей, а таксама тыя, хто мусіць выкладаць беларускую мову з улікам шматлікіх экстралінгвістычных і інтрапарасфераў яе развіцця.

Аб'ём і структура выданняў, выбар жанраў абумоўлены мэтай і задачамі кніг, падыходамі выдаўцоў да стварэння такой прадукцыі, аўтарскай канцэпцыяй. «Другое чытанне...» складаецца з 84 твораў, падзеленых на сем частак («аддзелаў»). Першыя чатыры «аддзелы» прысвечаны порам года: кожны з іх пачынаецца творам з адпаведнай назвай «Вясна», «Лета», «Восень», «Зіма». «Такое кампазіцыйнае размяшчэнне твораў, – слышна адзначае І. Саматыя, – дае аўтару магчымасць пераканаўча паказаць пераемнасць і ўзаемазвязанасць з'яў прыроды, а таксама гармонію паміж прыродай і чалавекам» [9, с. 12]. Пяты раздел мае назуву «Родныя вобразы» і распавядае пра жыццё беларускай вёскі. Шосты раздел уключае вершы, сёмы – казкі. Сярод твораў 30 вершаваных тэкстаў, што складае 35,8 % ад агульнай колькасці твораў, і 54 празаічныя (64,2 %). Падача твораў у чытанцы ажыццяўляецца па тэматычным (1–4 раздзелы) і жанравым (два апошнія раздзелы) прынцыпах (Табліца).

Табліца. Размеркаванне твораў унутры чытанкі

Назвы раздзелаў у «СПІСЕ»	Колькасць старонак (працэнты)	Колькасць твораў	
		проза	паэзія
I АДДЗЕЛ	13,2 (12,4 %)	7	4
II АДДЗЕЛ	18,8 (17,7 %)	12	4
III АДДЗЕЛ	19 (17,9 %)	9	5
IV АДДЗЕЛ	16 (15 %)	8	4
V АДДЗЕЛ	16 (15 %)	7	4
VI АДДЗЕЛ «Вершы і байкі»	8 (7,5 %)	–	9
VII АДДЗЕЛ «Казкі»	15 (14,1 %)	11	–
Усяго	106	54	30

Можна заўважыць у кнізе і цікавы метадычны прыём, выкарыстаны аўтарам: побач знаходзяцца асобныя апавяданні і вершы, якія апісваюць разнастайныя малюнкі прыроды. Напрыклад, у першым раздзеле спачатку чытаем празаічную замалёўку «Вясна», затым верш з такой назвой, у трэцім раздзеле «Позняя восень» і тут жа верш «Восень», у чацвёртым «Зіма» і «Зіма». «Вершы паэтызуюць тое, пра што гаворыцца ў прозе, а проза канкрэтныя ў жыццёвай прастаце і дасціпнасці тое, што апісваецца ў вершах» [9, с. 13]

Аб'ём і структура «Методыкі...» падпарадкованы педагогічным задачам навучання і праграме аднайменнай дысцыпліны, якую выкладаў Я. Колас [12]. Кніга мае 139 старонак і складаецца з Прадмовы (1 с.), пяці ўзаемазвязаных і лагічна суадносных раздзелаў, спісу літаратуры пад назвой «Літаратура па мэтадыцы роднае мовы» (7, с. 137–138). Назва першага раздзела «Мэтадыка роднае мовы і яе задачы» (7, с. 5–8), другога – «Кароткі гістарычны агляд мэтодаў навучання роднай мовы» (7, с. 9–59), трэцяга – «Мэтадыка чытаньня» (7, с. 60–86), чацвёртага – «Мэтадыка пісьма» (7, с. 87–132), пятага – «Агляд лемантароў» (7, с. 133–136). Кожны з раздзелаў падзелены на параграфы, назвы якіх адлюстроўваюць асноўныя праблемы навучання. Напрыклад, раздзел «Мэтадыка пісьма» ўключае тры значныя пытанні: «Навучанье правапісу», «Стылістычныя пісьменныя работы», «Аб выкладанні граматыкі».

Заключэнне. Першыя дзесяцігодзі XX ст. сталі этапнымі для вызначэння падыходаў да канструйвання вучэбнай літаратары па беларускай мове. Якуб Колас быў аўтарам-практыкам, які сваімі падыходамі стаяў ля вытокаў традыцый складання беларускіх чытанак і нацыянальных метадычных выданняў па беларускай мове.

Вучэбныя выданні К. Міцкевіча можна разглядаць як першую спробу тагачаснай рэдакцыйна-выдавецкай сістэмы стварыць вучэбна-метадычны комплекс для настаўнікаў пачатковых класаў па дысцыпліне «Беларуская мова», дзе «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» – гэта сістэматызаваны па тэматычным прынцыпе пазнавальна-дыдактычны матэрыял для чытання ў класе і самастойна, а «Мэтадыка роднае мовы» – навукова-абгрунтаваныя прыёмы і спосабы, як найлепшым чынам выкарыстоўваць падобныя тэксты для навучання чытанню і вывучэнню беларускай мовы.

Чытачы вучэбных кніг Я. Коласа прадстаўлены разнастайнымі групамі навучэнцаў і тых, хто навучае. Катэгорыя навучэнцаў «Другога чытання для дзяцей беларусаў» – усё тагачаснае насельніцтва беларускіх зямель. Я. Колас быў зацікаўлены ў тым, каб усе беларусы пазнаёміліся

з творамі на беларускай мове. Катэгорыя навучэнцаў «Методыкі роднае мовы» – студэнты педагогічных тэхнікумаў, універсітэтаў, сістэмы павышэння кваліфікацыі настаўнікаў. Аб’ядноўвае дзве кнігі катэгорыя асоб, якія вучаць. Гэта настаўнікі беларускай мовы і прыгожага нацыянальнага пісьменства для пачатковых класаў.

Спіс выкырыстанай літаратуры

1. Александровіч, С. Х. Пуцяўні роднага слова. Праблемы развіцця беларускай літаратуры і друку другой паловы XIX – пачатку XX стагоддзя. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1971. – 248 с.
2. Антонова, С. Г. Работа редактора над структурой и аппаратом учебного издания для общеобразовательной школы // Теория и практика издательского дела. Хрестоматия: учеб. пособие для студентов специальности «Издательское дело» / авт.-сост.: В. И. Куликович, В. В. Орлова, О. А. Пригожая. – Минск: БГТУ, 2012. – С.115–131.
3. Белакурская, Ж. Я. Моўнае выражэнне нацыянальнай спецыфікі мастацкага тэкstu (на матэрыяле зборніка Якуба Коласа «Другое чытанне для дзяцей беларусаў») // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя / Матэрыялы Міжнар. науцк. канф. (Мінск, 22–24 кастр. 1997 г.) / адказ. за выпуск М. Р. Прыгодзіч. – Мінск: БДУ, 1998. – С.228–231.
4. Белакурская, Ж. Я. Лінгвістычна спадчына Якуба Коласа ў кантыненце станаўлення нацыянальнай беларускай мовы: аўтарэф. дыс ... канд. філал. науку: 10.02.01. – Мінск, 2000. – 22 с.
5. Беларуская дзіцячая літаратура / пад рэд. М. Б. Яфімавай, М. М. Барсток. – Мінск: Выш. шк., 1966. – 268 с.
6. Колас, Я. Другое чытанне для дзяцей беларусаў. — Пецярбурх: «Загляне сонцё і ў нашэ ваконцэ», «Наша Хата», 1909. – 112 с.
7. Куліковіч, У. І. Тэорыя пісьма ў падручніку «Беларускі лемантар, або Першая наука чытання» // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: сб. науч. тр.: в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина: редкол.: Л. А. Гайдук [и др.]; под общ. ред. О. Б. Переход. – Брест: БрГУ, 2014. – Ч. 2. – С. 87–91.
8. Міцкевіч, К. Методыка роднае мовы. – Менск: Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1926. – 139 с.
9. Гісторыя беларускай кнігі. У 2 т. Т. 2. Кніжнасць новай Беларусі (XIX–XXI стст.) / М. В. Нікалаеў [і інш.]; науцк. рэд.: В. В. Антонаў, М. В. Нікалаеў. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 436 с.
10. Колас, Я. Другое чытанне для дзяцей беларусаў: апавяданні, вершы, байкі, казкі / прадм. І. М. Саматы; падрыхт. тэкстаў Т. Р. Строевай; маст. С. І. Чарановіч. – Мінск: Маст. літ., 2007. – 182 с.
11. Старжынская, Н. С. Якуб Колас – заснавальнік методыкі навучання беларускай мове // Лекции по методикам дошкольного образования. – Минск: БГПУ, 2004. – 60 с.
12. Храпунова, Л. Г. Якуб Колас – детский писатель: автореф. дис ... канд. филол. наук. – Могілёў, 1965. – 20 с.
13. Шандроха, Н. «Методыка роднае мовы» Я. Коласа ў аспекте сучаснай моўнай адукцыі // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. науцк. прац. / склад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. – Вып. 6. – С. 144–149.